

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЁНА

№ 213 (1180) | НЯДЗЕЛЯ, 14-га верасня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	8 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Ленін, вул. Марла Маркоа, 38
 Гвалфоны: рэдактара—7-25,
 сакратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Номоіамольная 25, тэлеф. № 908.
 ГОД ВЫДАНЬНЯХ.

Копія асобнага № 2 кап.

Урад забараняе дзейнасць рэволюцыйнага саюзу рабочае моладзі

ГЕЛЬСІНГФОРС, 11. Міністэрства ўнутраных спраў забараніла дзейнасць рэволюцыйнага саюзу рабочае моладзі і прапанавала судовым уладам Гельсінгфорсу пачаць супроць саюзу судоваспраследванне. Саюз распалагае рэальнымі арганізацыямі: у Гельсінгфорсе, Тамперфорсе і Выбаргу, арганізацыяй пі-

аўраў і рэальнай арганізацыяй ва Улеабаргу, а таксама 198 мясцовымі аддзяленнямі. Іх—у Юндляндскай губерні—16, АБО і Б'ернборскай—16, Тавасгускай—6, Выбарскай—17, С. Міхельскай—3, Куюпюскай—8, Вазаскай—11 і Улеабарскай—31.

ШАХІ ДОНБАСУ ЧАНАЮЦЬ БАЙЦОУ

ДАМО ДОНБАСУ ШАХЦЁРАУ

Астрашыцка-Гарадзецкая арганізацыя комсамолу распачала мобілізацыю

Фрунзэўскі і Кастрычнікаўскі РК яшчэ толькі „надрыхтоўваюць“ пытаньне

Шляхам спарборніцтва распачаць падрыхтоўку

Некалькі дзён таму назад была апублікавана пастанова ЦК ЛКСМБ—разьвэрстка комсамольцаў на Донбас. Вестні з месца гавораць аб тым, што шмат дзе мобілізацыя комсамольцаў яшчэ не разгорнут.

Беларусь павінна даць Донбасу 2000 комсамольцаў і 750 колгаснікаў. Лічба не малая. Але пры такіх тэмпах мы гэтую лічбу к тэрміну ня выканаем.

Мобілізацыя комсамольцаў на каменнавугальныя рапрацоўні адна з важнейшых задач комсамол сага сёна.

А таму ніякай маруднасці ў правядзеньні мобілізацыі не павінна быць.

Зараз жа патрэбна разгарнуць сацыялістычнае спарборніцтва на вярбоўцы таварышоў і апусьціць у шахты новую рабочую сілу к тэрміну.

М. Варанецкі

Прыступілі да мобілізацыі

Астрашыцкі-Гарадок, 13. (па тэлефону ад нашага спяцкора)—Паўчора ўвечары на бюро РК ЛКСМБ была абгаворана пастанова і разьвэрстка бюро ЦК ЛКСМБ аб мобілізацыі у Донбас у ліч „2000“. Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ сустрада жыць водгук з боку членаў РК і радавых комсамольцаў, якія тут жа на бюро выказалі жаданьне паехаць у Донбас.

Бюро агадзілася з разьвэрсткай ЦК Брыгадзірам РК ЛКСМБ, які выехаў у дачынь па колгасна-вытворчаму паходу даручана адначасова прасачыць за адборам комсамольцаў. Кандыдатуры мобілізаваных комсамольцаў будуць абгавораны на агульных сходах ятэек. Па многіх ятэйках мобілізацыя ўжо распачалася.

Х. Б.-і.

Фрунзэўскі і Кастрычніцкі РК ЛКСМБ, дзе вашыя тэмпы?

Па разьвэрстцы ЦК ЛКСМБ (Менск), Фрунзэўскаму і Кастрычніцкаму раённым камітэтам комсамолу трэба мобілізаваць на Донбас 125 чал. комсамольцаў. Абодва райкомы яшчэ не разварушыліся як след. 20-га гэтага верасня павінен будзе адравіцца першы эшалён комсамольцаў з Беларусі, Фрунзэўскі і Кастрычніцкім яшчэ толькі мяркуюць слікаць 15-га верасня пленумы райкомаў і толькі

пасьля гэтага прыступіць да вярбоўкі комсамольцаў.

Сакратар Кастрычніцкага райкому, напрыклад, заўважэ: „Заданьне мы выканаем“. Але ці магчыма выканаць заданьне к тэрміну пры такіх чарапашных тэмпах?

На такіх жа чарапашных хадунах і Фрунзэўскі раённы камітэт комсамолу. Дзе вашыя тэмпы?

Тодар Алесін.

МЫ НЯ МАЕМ ПРАВА ПАВОЛІЦЬ

Тав. Сталін на XVI-м зьезьдзе УсеКП(б) падкрэсьліў, што ўважэньне ўсеагульнага навучаньня зьяўляецца „найвялікшай перамогай я толькі на культурным, але і на гаспадарчым і палітычным фронтах“.

У сучасным перыяд—перыяд разгорнутага сацыялістычнага наступу на ўсіх фронтах, пытаньні культурнай рэволюцыі набываюць асаблівую вагэстрэннасьць.

У зьвязку з гэтым вусім вразумела вядзіцца той палітычнай ланцусьці, якую адыгрывае справа ўвядзеньня ўсеагульнага навучаньня. Гэта моцны падмурак культурнага фронту сацыялістычнага будаўніцтва—рашучы ўдар па безкультурнасці, дэяры, ведавой адсталасці, напісьменнасці.

Увядзеньне ўсеагульнага навучаньня мы робім вядзім крок у справе зьдзяйсненьня задач культурнай рэволюцыі.

Адмаўляць гэтага ніхто ня можа.

Здавалася-б, што і работа на гэтым фронце павінна ісьці самым ударным, самым напружаным тэмпам. На вялікі жаль мы гэтага ня маем нават і сёньня, калі ўжо прайшоў тэрмін пачатку навучальнага году ў масавай школе.

Мноства матар'ялаў з месца вядзвычайнай трывогай сыгналізуюць аб тым, што на шляху ажыцьцяўленьня мерапрыемстваў ўсеагульнага навучаньня, амаль на кожным кроку сустракаюцца перашкоды, імя якім—бюрокрацыям, надбайнасць, галавацянства, адмаваньне ад гэтай „вадацлівай“ справы, ганебна опартуністычныя адносіны да гэтага важнейшага мерапрыемства.

Мы прымушаны, сягоньня яшчэ раз з асаблівай рэзкасьцю падкрэсьліць, што вялікая частка комсамольскіх арганізацый Беларусі ні ў якой ступені практычна ня спраўдзілі ўзяцця шэфства над ўсеагульным навучаньнем.

Дружэмыя сёньня матар'ялы расказваюць аб тым, што школьны абсталяваньні, рамонт і будаўніцтва школ, справа з арганізацыяй харчаваньня для студэнтаў і выбыцця вопраткі блднейшым вучням, справа з выбыццём пісьмоных прылад, з укомплектаваннем школ перагана концентру настаўніцтвам у перагу мейсц абсталяваньня рук вон дрэнна.

На сёньня нават у асобных мясцох не праведзён вучот дзяцей, якія абавязаны праходзіць навучаньне.

Разам з гэтым на сутнасці трывожным становішчам асобных гарадзіраўнікі тыпу Мазырскага. Горні-

спектра, залытаўшыся ў сёдах опартуністычнага благапалучча, прабуюць салодкімі прамовамі ўважэньні, што на „Шыцы“ ўсё спакойна.

Такое становішча прымушае нас рубам паставіць пытаньне: дакуль шэраг комсамольскіх арганізацый будуць безадназначна адносіцца, а асобныя прост сабатаваць пастанову ЦК УсеЛКСМ аб узяцці шэфства над ўсеагульным навучаньнем.

Мы лічым, што такая пастаўка пытаньня абсалютна неабходна і свалчасовая.

Пара ўрашэце ўра ўмень, што комсамол—у адказе перад партыяй за правядзеньне ўсеагульнага навучаньня.

Тыя, хто гэтага лічэ не ўразумелі, павінны з усёй комсамольскай адказнасцю безадкладна зрабіць з сучаснага становішча адваведныя вынікі.

Патрэбна ўірегці ініцыятыву, энэргію гарадзікі і вясковых комсамольцаў у справу хутчэйшага сканачэньня абсталяваньня, рамонт і будаўніцтва школ—ударнымі брыгадамі праз суботнікі ліквідаваць гэты прыраў.

Комсамольскія ятэйкі БДВ, НБА, друкарні—ўпартай работай, надзітамі „Л. К.“ абавязаны знайсці ўрашэце канкрэтных віноўнікаў у тым, што школы яшчэ да гэтага часу не зьясьпечаны праграмамі, падручнікамі, спыткамі.

Напорунасць комсамольскай энэргіі рашуча пацягнуць гэты адстаючы вучастак, які зьяўляецца адным з сур'ёзных перашкод нормальнай работы школ.

Патрэбна зламаць бюрократычна-безадказныя рагаты коопэратараў у справе наладзваньня харчаваньня, забясьпечаньня пісьмовымі прыладамі, вопраткай блднейшым вучняў.

„Л. К.“, комсамольцы прылаўка павінны памятаць, што і яны разам з усім комсамолам зьяўляюцца шэфамі—адказваюць перад партыяй за ўзятыя абавязкі.

Справу ўвядзеньня ўсеагульнага навучаньня патрэбна навесьці поўным ходам—большавіцкім тэмпам, а гэтага мы даб'ёмся толькі пры ўмове, калі будзе мобілізавана ўвага ня толькі ўсяго комсамолу, але і ўсёй грамадзкасці, калі профэсійныя, коопэрацыйныя і гаспадарчыя арганізацыі зразумеюць, што ўсеагульнае навучаньне ня пасынак, а іх кроўная справа—выконваць якую іх абавязвае партыя і рабочая класа.

Мы ня маем права ня толькі бяздзейнічаць, але і паволіць на гэтым важнейшым і адказнейшым вучастку работы.

Па БССР

Пачаўся суд над Дамбровым і Мураўскім

Віцебск. (Па тэлеграфу ад нашага спяцкора). Сёньня ў клубе металістых у павазальным гарадку пачалася слуханьнем справа Дамброва, Мураўскага і іншых, якія абвінавачваюцца ў зьдзеках і цываніні блспрытульных Дружыя і Цімч нікі

Глезер.

БелТРАМ выяжджае для абслугоўваньня манзёраў

Беларускі Тэатр Рабочай Моладзі па пастанове ЦК ЛКСМБ выяжджае для абслугоўваньня вайсковых манзёраў.

Прыкладу БелТРАМ'у павінны паследаваць і іншыя мастацкія сілы і асабліва пісьменьнікі БелАПП'у.

Мобілізаваны на Донбас забясьпечваюцца прадуктамі на дарогу

Наркамгандаль БССР загадаў усім пунктам, дзе будзе вытварацца адпраўка мобілізаваных і перакіданых на Донбас таварышоў забясьпечыць неабходным харчаваньнем на кожнага таварыша на 4 дні. Усе таварышы атрымаюць па 4 кілёграмы хлеба, па 200 грам цукру, па 400 грам каўбасы, па 200 грам рыбных прадуктаў і па 2 пачкі папярэс.

Усе прадукты будуць выдавацца па пьвэрдых цэнах.

СОЮЗ ГОРНАРАБОЧЫХ ПАГАЛАВАЦЯПСКУ АДНОСІЦА ДА МОБІЛІЗАЦЫІ

Здавалася-б, што саюзу горнарабочых трэ' было-б зьварнуць максімум увагі на мобілізацыю людзей на Донбас. Замест гэтага саюз значына адносіцца да мобілізацыі. Старшыня саюзу гарнякоў перада ад'ездам у Маскву, каб хутчэй адчапіцца сказаў на нарадзе Наркампрацы, што людзі ўжо мобілізаваны і пасланы, а хто пасланы, колькі чалавек,—не „пасьпеў“ умяніць—сьпяшаўся нафта.

Быў выпадак, калі адзін мобілізаваны таварыш атрымаў грошы, прадукты і інш, а на поезд не зьявіўся і цяпер невядома, дзе гэты „мобілізаваны“.

Мы не дапусьцім такіх значыных адносін да мобілізацыі, бо змаганьне за мобілізацыю—гэта канкрэтнае змаганьне за праціфіпацыю.

ПОЛЬШЧА

„Пілсудзкаму ня ўдасца паставіць на калені цэлую нацыю“

„Хутка надыйдзе час, калі Брэсцкая крэпасць пераменіць сваіх кватарантаў“

БЭРЛІН, 12. Лева-дэмакратычная „Франкфуртэр Цэйтунг“ выказвае сумненьне, ці ўдасца Пілсудзкаму толькі пры дапамозе арміі паставіць на калені цэлую нацыю.

Газэта зазначае на падзеі ў Заходняй Украіне, як на адзнаку таго, што ўнутранае становішча ў Польшчы хісцкае.

З таго часу, як Польшча сілай зброі заваявала Заходнюю Украіну, гаворыць газэта, гэтая вобласць знаходзіцца ў базупынай смуге.

Непарадкі, якія адбываюцца зараз на Заходняй Украіне, толькі сваімі памерамі і сілай перавышаюць звычайныя непарадкі гэтай вобласці.

ВАРШАВА, 12. Сёньня конфіскаваны пэпэсаўскі „Работнік“ і шэраг правінцыйных газет.

У перадавым артыкуле „Работнік“ заўважэ, што „Польшча пера-

жывае часы яшчэ горшыя, чым часы Сталініна“.

Урадавыя паведамленьні аб крымінальных злачынствах былых дэпутатаў зьяўляюцца справай рук людзей, „псыхолёгія якіх горш псыхолёгіі Азэпа“.

Нацыянал-дэмакратычная „Газэта Варшавская“ ідавіта зазначае, што „грамада разуе сэнс падзей, што адбываюцца“ і што „хутка надыйдзе час, калі Брэсцкая крэпасць пераменіць сваіх кватарантаў“.

ВАРШАВА, 12. Па распараджэньню Львоўскага ваяводы на украінскія вёскі наложана кругавая парука.

Воласьці абавязаны блсплатна дастаўляць варту для ўсіх панскіх майсткаў і хутароў.

Забаронена хадаць па вёсцы ад 11-ай гадзіны увечары да 4-й гадзіны раніцы.



Пісудзкі—Выбіраўце

НАВУЧАНЫЕ — У НЕБЯСЬПЕЦЫ

НАВУЧАЛЬНЫ ГОД У БОЛЬШАСЬЦІ ШКОЛ ЯШЧЭ НЕ РАСПАЧАТЫ

БЮРОКРАТЫЗМ, БЯЗЬДЗЕЙНАСЬЦЬ І ОПОРТУНІСТЫЧНЫЯ АДНОСІНЫ ШЭРАГУ ОРГАЊІЗАЦЫЙ І ЎСТАНОЎ СТВАРАЮЦЬ ЯЎНУЮ ПАГРОЗУ ЗРЫВУ ЎСЕАГУЛЬНАГА НАВУЧАНЫЯ

КОМСАМОЛ ПАВІНЕН БЕЗАДКЛАДНА МОБІЛІЗАВАЦЬ УВАГУ ГРАМАДЗКАСЬЦІ НА ХУТЧЭЙШУЮ ЛІКВІДАЦЫЮ ПРАРЫВАЎ У НАВУЧАНЫІ

Мы адназваем перад партыяй за выкананьне абавязкаў па шэфству

Комсамол Менску непадрыхтаваным сустракае Усебеларускі пелітэхнічны зьезд

Заўтра пачынаецца першы ўсебеларускі зьезд па пелітэхнічнай асьвеце. Горад Менск, дзе згрупуваны і Наркамасьветы і шэраг ішых арганізацый, у патрэбнай меры не адчувае таго, што заўтра парінна вырашацца справа пераводу ўсёй нашай школьнай сеткі—пераводу калчатковага і рашучага—на рэйкі пелітэхнізацыі.

У Менску не адчуваецца амаль ніякай падрыхтоўкі да зьезду. Комсамольская арганізацыя, якая павіна а быць застрэльчыкам, ініцыятарам, штурхачом ва ўсёй гэтай справе да гэтага часу нічога канкрэтнага, відочнага не зрабіла нават каб растлумачыць масам аб надзвычайнай важнасці гэтага зьезду.

Комсамольскія ячэйкі Менску яшчэ не абгаваралі пытаньня пелітэхнічнай зашчы.

Толькі ў самыя апошнія дні, толькі пазаўчора, Кастрычнікаў кі райком комсамолу склікаў нараду раённага актыву, на якой фарпастаў і пёнэратрадаў дзе паставіў пытаньне аб надыходзячым зьездзе і аб задаваць комсамольскіх ячэйку ў сувязі з пелітэхнічнай асьветай. На нараду зьявілася толькі 50 чалавек. Народа была дрэнна адрытавана.

Гэтая-ж самая нарада павінна была адбыцца яшчэ 10 верасьня, але Наркамасьветы ня прыслаў дакладчыка і нар да сарв лася.

Перанесе ая на 12 верасьня, за некалькі дзён да зьезду, яна не дала патрэбных вынікаў.

Што выявіла нарада? Народа выявіла, што комсамольскія ячэйкі на масдох яшчэ не займаліся пытаньнем пелітэхнізацыі, яны ў большасьці яшчэ ня ведаюць нава аб сутнасьці пелітэхнізацыі.

Прымацаваньне школ да заводаў праведзена толькі на паперы. Ячэйкі не займаюцца гэтым пытаньнем.

Дзе і дзе толькі думуюць ставіць на рабочых сходах даклады аб пелітэхнізацыі.

Вось надзвычайна абурляючы факт. Фабкомаўцы і кіраўніцтва партыяцкі заводу „Беларусь“ на працягу цэл га месца ахладзваю і пастаюць дакладу на рабочым сходах аб пелітэхнізацыі. Гэты сход зьбіраўся склікаць некалькі раз на настойваньню кіраў-

ніка школьнага фарпастаў прымацаванай да гэтага зводу школы. Яшчэ 10 ліпеня меркавалі паставіць даклад, але да сёньняшняга дня сваіх меркаваньняў ня вык налі.

Рабочыя нават ня ведаюць аб тым, што да іх заводу прымацавана школа 7-годка. За некалькі дзён да сходу заўкомаўцы „Беларусі“ адказалі—калі вам патрэбны дэлегаты на гэты зьезд мы іх выберам, а даклад паставіць цяпер ня можам.

Дакуль гэтыя пелітэхнічны блізарукія людзі будуць адкладваць такую важную справу?

Нарада Кастрычнікаўскага раёну прыняла некалькі практычных прапановаў у справе падрыхтоўкі да зьезду.

Райком комсамолу і нарада ўхвалілі правесці ў дні зьезду шырокую дэманстрацыю за пелітэхнізацыю. Да гэтага надзвычайна каштоўнага мерапрыемства павінна быць прыкавана ўвага ў першую агару ўсіх комсамольскіх вытворчых ячэйку. Выяры школьнага самакіраваньня павінны быць праведзены пад лезунгам барацьбы за пелітэхнізацыю школы.

Патрэбна зараз-жа кінуць комсамольскі актыву на фабрыкі, заводы, у школы для правязеньня вялікай растлумачальнай работы па пелітэхнізацыі, для практычнага ажыццяўленьня прымацаваньня школ да заводаў.

Завод і фабрыка павінны стаць вытворчымі шэфамі школы.

На гэтым фронце бясконцае поле дзейнасьці для комсамольскіх ячэйку. Народа па пелітэхнічнай асьвете, якая адб лася пазаўчора пры Кастрычнікаўскім К ЛКСМБ, павінна паслужыць штуршком для разгортваньня гэтай работы. У Менску трэба напружыць усе сілы, каб зьезд сустрэць на рыхт ваньні.

Комсамольскія ячэйкі асабліва тэя комсамольскія, якія працуюць у пёнэратрадаў і школах, комсамольскія настаўнікі павінны пільна сачыць за працай 1-га ўсебеларускага зьезду па пелітэхнізацыі і к жэне мерапрыемства, якое будзе прымацца гэтым зьездам павінна ў тэрміновым парадку паахоплівацца, шырокі вывучацца і за аз-жа ажыццяўляцца ў школах, на заводах, на фабрыках і г. д.

Зіг дчык школы, тав. Школьнікаў, паабіваў парогі Акрана, Гарсавету, АК КП(б), але ні дкуль не атрымаў патрэбнай дапамогі.

Старшыня гарсавету прапанаваў нават ск раіць прых у профшколу. Профтэхшкола знаходзіцца на мясцовым суджэце і ня ўключана ў плян і вае забясьпечаньне, а т му ачувае вялікі недахоп у падсобным матар'яле. Няма цывікоў, клею жал-за і г. д.

Усё гэта ск адае такія ўмовы для вучняў, што тыя пакінуць профшколу і ўцякаюць хто куды.

У Лельчыцкім раёне ня складзена належная грамадзянская думка навокал усеагульнага навучаньня і таму школы ўкомплектаваны дзецьмі ад 3 да 52 проц.

Комсамольскія ячэйкі ў справе ўсеагульнага навучаньня а галь што нічога ня робяць, заяўляючы, што гэты ня іх справа, а справа настаўнікаў.

У большай палове школ заняткі яшчэ па сёньняшні дзень не пачаліся.

Для першага канцэнтру патрэбна беларускіх настаўнікаў 19, украінскіх 2 і польскіх 4

Інспектар Акрана зазначыў, што па ўсёй акрузе не хапае толькі 19 настаўнікаў, галы як па адным толькі Лельчыцкім раёне не хапае 25 настаўнікаў. Лельчыцкая 7-годка іе працуе з-за адсутнасьці 4-х настаўнікаў.

Вось, у якім стане знаходзіцца выкананьне паставяны 16 партзезду па ўсеагульнаму навучаньню ў Мазыршчыне.

Гейда.

Б'ем трывогу!

Гомель, 12 (па тэлеграфу ад пашага спэцкора). Пелітэхнізацыя школ ні акругаком, ні райкомамі, ні пёнэрабюро не абгаварвалася.

У горадзе пачалася вучоба, але ні адна з 28 школ не падрыхтавана да пераходу на пелітэхнічныя рэйкі.

12-га верасьня гарсавет абгаварваў пытаньне аб водпуску адпаведнай сумы грошай на гэту справу, але дзеяі таго, што прыхаўшым таварышом ня было часу сядзець у горадзе—гатае важнейшае пытаньне сарвана.

Справа ўсеагульнага навучаньня па Гомельшчыне—пад пагрозай зрыву.

Мы б'ем трывогу.

Янковіч.

„Навучальны год далёка,—пасьпеем“



У Марынагорскім садава-гародным тэхнікуме (Пухавіцкі раён) навучальны год пад пагрозай зрыву. У тэхнікум падаюцца заявы ў большасьці сялянцамі, заявы ад рабочых складаюць толькі адзін працэнт паступаючых у тэхнікум. 85 проц. паступаючых у тэхнікум—дзяўчаты.

Дырэкцыя тэхнікуму зусім ня рыхтуецца да навучальнага году. Студэнтаў будзе шмат, інтэрнатаў новых няма і будаюць іх чапуьці ня думуюць. У тэхнікуме на 360 чалавек студэнтаў ёсьць сталовая, якая можа абслужыць толькі сто

чалавек. Няма ў тэхнікуме і настаўнікаў.

Дырэкцыя аб усім гэтым ведае, але ня ўжывае ніякіх захадаў для зьв'язчоньня гэтых прыкрых зьяў. Ні ачэйка, ні профком не клапацца аб тым, каб навучальны год пачаць сваечасова і як след правесці яго. Калі хто з студэнтаў ці з курсантаў сьмятае ў іх: што ў вас будзе з навучальным годам?—дык атрымае адказ:—не твая справа, у нас усё добра. Яшчэ навучальны год далёка,—пасьпеем.

Валодзя.

Надбайнасьць Райкамгасу зрывае навучаньне

Для таго, каб пачаць навучальны год у Старадароскім раёне, патрэбна было падрыхтаваць для школ 300 штук лавак, 25 шафаў, 20 сталаў, 25 бакоў для вару і 75 табурэтак. Да гэтай пары падрыхтавана толькі 120 лавак з усёй вялікай колькасьці патрэбнай для школы мэблі. Райкамгас надбайна адбёсься да вырабу школьнае мэблі, чым сарваў плян забясьпечаньня школ мэбляю, і гэта ня глядзячы на шэраг паставяноў прэзыдыуму РВК па гэтаму пытаньню.

Райкамгас дужа марудна будзе

памышканьне для крываносаўскай сямігодкі. У гэтай сямігодцы навучаньне пачнецца з-за гэтага толькі з 1-га кастрычніка.

У мінулым годзе па нашым Старадароскім раёне не скарыстана 1500 рублёў для дапамогі вучням бяднакам. Коопэрацыя ня ідзе насустрэч у гэтай дапамозе.

Патрэбна прыцягнуць да адказнасьці і коопэрацыю і Райкамгас за надбайнаны адносіны, якімі зрываецца навучаньне ў школах

С. Каціэльсон.

Няма сшыткаў

Падручнікамі забясьпечаны на 30 проц.

Па Вігольскім раёне навучальны год пад пагрозай зрыву.

У школах яшчэ не пачаліся заняткі. Сшыткаў у школах няма. Няма нават крэйды. Падручнікамі школы забясьпечаны толькі на 30 проц. Будаўніцтва і рамонт школ ідзе павольна. Толькі цяпер, калі прайшоў тэрмін пачачку навучальнага году, пачалі рамонт школы. На працягу ўсяго лета нічога ў гэтым кірунку ня было зроблена.

Раёну не хапае 25 настаўнікаў для школ, з іх 5 настаўнікаў для другога канцэнтру сямігодак і 20 настаўнікаў для пачатковых школ.

Райнарасьветы ня ведае колькі патрэбна грошай для забясьпечаньня вучняў.

Комсамольская о ганізацыя нічога ня робіць, хаця і ўзяла шэфства над ўсеагульным навучаньнем.

Патрэбна ўмяшаньне РСІ. Г. Ч.

„Зьезд ня воўк, у лес не ўцячэ“

У Барысаве ніякай падрыхтоўчай работы да пелітэхнічнага зьезду не вядзецца

На ўсеагульным зьезд па пелітэхнічнай асьвеце з Барысаўшчыны езьдзіў т. Золіман. Кандыдатура Золімана підзе не абгаварвалася, была прызначана інспектарам Наркамасьветы. Грамадзкаясьць Барысаўшчыны нічога ня ведае аб пелітэхнізацыі, інспектарыят Наркамасьветы ніякай работы па растлумачэньню задач пелітэхнізацыі школы не правёў. Тав. Золіман аб паставяноў зьезду нідэ не зрабіў справаздачы.

Да ўсебеларускага зьезду па пелітэхнізацыі засталіся лічаны дні. Між тым, прадаўнікі Наркамасьветы не сьпяшаюцца. Пасьпеем,—кажуць яны. Зьезд ня воўк, у лес не ўцячэ. Ня аўна скліканая нарада дырэктароў заводаў і фабрык па пытаньню пелітэхнізацыі сарвалася па віне інспектаршы Наркамасьветы, якая сама на нараду не зьявілася.

Летась усе школы старэйшага канцэнтру былі прымацаваны да фабрык, але фактычна ніякай пелітэхнізацыі ў школах ня было. Вучні праводзілі практыку на чорнай рабоце. 8 школа мае электрычны ўхід, вучні не, з больш-менш значнымі ведамі па электрычнасьці, працавалі на электрастанцыі імя Леніна ў якасьці чорнарабочых. Райком комсамолу, інспектура Наркамасьветы ведалі аб гэтым, але маўчалі.

Комсамол Барысаўшчыны нічога ня ведае пра пелітэхнізацыю. Ня толькі ячэйкі не абгаварылі пытаньня пелітэхнізацыі, не абгаварваў яго і райком.

З сказанага відаць, што грамадзкаясьць Барысава ня будзе падрыхтавана да надыходзячага зьезду.

Кугель.

У Самахвалавічах мяркуюць...

Сетка вясковых школ 1 ступені ў Заслаўскім раёне на гэты год зусім не пашырылася. У Гатовіцкім сельсавете пачалася будаўніцтва вялікай школы, але яно да пачатку навучальнага году ня скончана. Да другіх сельсаветах школы зусім не будуцца, памяшканьні мяркуюць наймаць у сялян. Але дагэту яшчэ і ў гэтым напрамку нічога зроблена. Ва ўсім раёне толькі 2 сьлімагавыя школы. Комплектаваньне іх ідзе вельмі марудна. Дзеці ня будуць забясьпечаны належнымі прыладамі, кнігамі, сшыткамі і г. д. Летась на дапамогу бяднашым вучням было адпущана 200 рублёў,—ясна, што гэтых грошай зусім мала. Сёлета грошай зусім не адпущана.

Па вясковых школах справа куды горш. Яшчэ і да гэтага часу не складзены сьпісы дзяцей дашкольнага ўзросту, якія ў абавязковым парадку павінны наведваць школы. Плян ахопу дзяцей школамі яшчэ ня складзены. Ніякай растлумачальнай работы не вядзецца сярод сельсаўкіцаў, баграцка-бядняцкай масы сялянства аб вызваленьні дзяцей дашкольнага ўзросту ад працы і аб сваечасовай псылцы іх у школы. Комсамольская арганізацыя навамецца ня глядзячы на гэты бязьдольнасьці і... толькі.

Верас

На словах усё гладка, а на справе прарыў

На нара зэ сэкратароў РК ЛКСМ пры Мазырскім акругомам была заслухана інфармацыя аб стане працы па ўвядзеньню ўсеагульнага навучаньня.

Інспектар Акрана, т. Стрэльчанка, абмяляваў становішча ў „ружовых“ фарсах.

— У гэтым годзе,—сказаў ён,—адчыняецца 1800 новых комплектаў, у якіх заняты павінны пачацца з 1 кастрычніка. Наогул-ж заняткі па школах пачаліся з 1 верасьня.

Вялікі турмазам зьяўляецца адсутнасьць будаўнічага мат'рыялу для пабудовы новых школ і інтэрнатаў.

На кмасьветы не п'яклапаціўся сваечасова забясьпечыць школы падручнікамі і праграмамі. Школы зараз ня ведаюць, як распачаць агульны год.

Укомд ктаваньне школ настаўніцкі складам аксама нікуд нявартае. Для другога канцэнтру неабхо на 60 чалавек новых настаўнікаў, а Наркамасьветы прыслаў усяго олькі 18. Для 1-а канцэнтру не хапае 19 настаўнікаў.

З забясьпечаньнем студэнтаў інтэрнатам справа абстаіць добра,—закончыў сваю інфармацыю т. Стрэльчанка.

Але як-жа ў рачістасьці абстаіць справа з новым навучальным годам і інтэрнатамі?

Забясьпечаньне інтэрнатамі мазырскі студэнтаў знаходзіцца ў неясных п'янь. Узяць хоць-бы профтэхшколу, якая выпускае адміністрацыяна-тэхнічны персонал для дрэвапрацоўчай прамысловасьці, займаецца ў профшколе 120 чалавек, а інтэрнату няма.

Вучні прымушаны былі пасяліцца ў к юбе, ды скарыстаць адзін пакой школы пад інтэрнат.

Гейда.

Вярніце даўг краіне!

291 тону шкла

Гэтага патрабуе партыя

291 тона шкла недададзена краіне, 753 «лятуноў», вялікі брак, прастой варштатаў, — вось габельныя лічы і факты, якія маюць месца на шкло-заводзе «Кастрычнік». Іх не павінна быць! Яны павінны быць адшліфаваны да пачатку новага года і адрачаны года — трэцяга году пяцігодкі.

На працягу ўсіх 10 месяцаў крывы выканання прамфінплана скачвалі то ўніз, то ўверх. Завозкія органы — партыйная і камсамольская ячэйкі і профарганізацыя не дадалі ніякай спецыяльнай працы, яны сталі на чале ініцыятывы мажы, не давалі належнага адбору лятуні і лжэўдарнікам. Гэта галоўная прычына, якія прывялі завод да такога стану.

Адозва ЦК УсеКП(б) узяла актыўнае ўдзяленне, выклікала наставажанасць. Але пералому яшчэ няма. Гэта вымагае ад заводзкіх органаў і партыйнай і камсамольскай ячэйкі і профарганізацыі разгарнуць работу па стварэнню новых ўдарных брыгад, па кантрактацы заводзкіх работнікаў да канца пяцігодкі. Патрабна размеркаваць гэтыя 291 тону шкла па зменах, брыгадах, паміж кожным рабочым-ударнікам, каб кожны ведаў канкретную лічбу на кожны дзень, якая прыдае яму для ліквідацыі заводзкіх прарыву.

Вынікі штодзённай работы кожнай брыгады павінны быць вядомы кожнаму рабочаму, яны павінны быць выкарыстаны для яшчэ большай мобілізацыі, масавага адрачання.

Бяз вучоту работы рух наперад у ліквідацыі габельнай лічбы можа быць затарможан.

Бараньба з «лятунамі», рвачамі, прагульшчыкамі тыпу ПРАЦКЕВІЧА і інш. павінна быць штодзённай барацьбой усіх заводзкіх органаў і партыйнай і камсамольскай ячэйкі, усяго рабочага калектыву. А гэта выклікала ініцыятыву, уявіла настрой рабочых. Заводзкія органы павінны забяспечыць арганізацыйнае аформленне гэтай ініцыятывы. Будзе довадам нявольна асці і няўмення партыйна-камсамольскіх калектываў прывесці наперад, калі ў час мобілізацыі на барацьбу з прарывамі не павялічацца шэрагі партыйных і камсамольскіх работнікаў, калі гэтыя дні не павясяць аднаго асці кожнага камуніста, кожнага камсамольца за лёс завода.

Вы адказваеце за завод перад партыяй, перад класай. Гэта павінна быць уцяглена кожным, хто хоча аднаго асці за сацыялізм.

Выганім з сваіх шэрагаў ніякай алавераў, лятуню, прахадзімаў, ніякіх усе сілы для таго, каб вярнуць краіне 291 тону шкла.

Гэтага патрабуе партыя, патрабуе краіна.

Мэта: зьняць завод з чорнае дошкі
Способ: соцспаборніцтва і ўдарніцтва
Тэрмін: 1-е кастрычніка 1930 году

2 гады на чорнай дошцы

Шкло-завод «Кас рычнік» ужо другі год знаходзіцца на чорнай дошцы. Ня выканан прамфінплана за 29-30 г., крывая выканання скача штомесячна то ўверх, то ўніз.
 Так, у красавіку прамфінплана быў выканан у тонах на 81,33 проц., у цэнах — 87,9 проц.;
 у маі ў тонах на 87,26 проц., у цэнах — 97,2 проц.;
 у чэрвені ў тонах на 86 проц., у цэнах — 101,1 проц.;
 у ліпені ў тонах на 84,28 проц., у цэнах — 94,13 проц.;
 А ў яго за 10 месяцаў прамфінплана выканан у тонах на 91 проц., у цэнах — 93 проц.

Завод не даў краіне 291 тону шкла. Прычыны? — Іх многа.
 Тэхнічныя неспадкі, зношанае абсталяванне, слаба-кваліфікаваная ра-

бота Шклофарфару дае распараджэнне: пакваць лямпы бяз куветак. Пакуюць, забіваюць скрыні, ставяць пад павец і чакаюць. Але — прывезены куветкі... сьледам за імі — мудрае распараджэнне, ізноў ткі таго самага саюзу Шклофарфару: «Рапа-аваць, адаць куветкі за наш рахунак». І 2000 скрынь расі коўваюць, адзюць куветкі і зноў запакваюць, усё гэта каштуе 1500 рублёў. Рабочыя абураліся, а адміністрацыя супакойвае:
 — Ды не за нашым рахунак, а за кошт Шклофарфару. — Ці ж ня ўсё роўна? Ші а на тут то ўкі безгаспадарна быць? Ці няма т. т. захаванага школьніцтва? Нам здаецца, што органы РСІ трэба было б гэтым зацікавіцца.

3 Працкевіча зьнялі званьне ўдарніка

Старыя кваліфікаваныя рабочыя пе-

чыя для працы на заводзе да канца пяцігодкі. Пачы і зрабілі камсамольцы. На парт сходзе 7 чалавек, на чале з сэк ватаром камсамольскага калектыву тав. Фурманым, заявілі аб тым, што яны кантрактуюцца за заводам да канца пяцігодкі. За імі пасьледвалі другія, у тым ліку і завключам тав. Ганчароў і 6 чалавек адміністрацыйна-тэхнічнага апарату.
 Народа адміністрацыйна тэхнічнага персоналу абвясціла сабе мобілізаваць. Камсамольскі калектыву арганізуе групу энтузіястаў і спецыяльна камсамольскія варштаты ў гуче. Праводзіцца набор ударнікаў 3-га году пяцігодкі. Даведзена да кожнага рабочага норма выпрацоўкі на верасень месяц.

Уся грамадзкая «Кастрычнік» ускалыхнула. Пастаўлена мэта: да 1-га кастрычніка зьняць завод з чорнай дошкі. Рабочыя іныя фабрыкі і заводы Беларуска павінны дапамагчы ў гэтым «Кастрычніку».

Мы ў даўгу перад краінай

Наш заклік — дапамагчы нам вярнуць краіне даўг, ліквідаваць прарывы. Адкрыты ліст рабочым шкло-заводу «Комінтэрн».

Дарагія таварышы! Рабочая класа Саветскага Саюзу пад кіраўніцтвам левіцкай камуністычнай партыі ажыццяўляе пяцігодку ў чатыры гады.

Мы ўступаем у трэці год пяцігодкі з даўгом [перад рабочай класай]. Промфінплана на 29-30 г. нами выканан на вазе на 91 проц., па зьніжэнню сабекошту — на 5,61 проц., замест 13 проц., бой і бран дасягае — 20 проц. За 10 месяцаў прагулы дасягаюць 821 чалавек-дзень. Дзякуючы цякучасці рабочае сілы на працягу двух месяцаў стаць бяз працы ад іх варштат. Усё гэта гаворыць аб тым, што нам н-поўнасьцю выкарыстань ўсе магчымасьці для выкананьня прамфінплана.


Абмен вопытам, грамадзкі кантроль з вашага боку дапамогуць нам ліквідаваць прарывы. Мы пасылаем да вас трох ударнікаў за вопытам работы вашага заводу і асьвятленьня перад вамі становішча нашай работы.

У адказ на адоўву ЦК УсеКП(б), мы абвясчаем сабе мобілізаванымі да канца 2-га году 5-годкі, мы прапрацавалі прамфінплана на 3-ці год пяцігодкі і высунулі свой су трэчым. Мобілізуем шырокія масы на барацьбу са стражамі. Мы абавязваемся выкарыстаць усе магчымасьці на ліквідацыю прарываў у апошнія дні бягучага году.

Даручаем нашым таварышам расказаць вам аб усіх нашых недахопах. Запрашаем вашых левіцкіх ударнікаў да нас для абмену вопытам работы і аказаньня практычнай дапамогі ў нашай рабоце. Толькі пад грамадзкі кантроль пры здаровай пролетарскай самікрытыцы мы ажыццявім зададзеныя наставленьня перад нам партыяй рабочай класай.

Пад кіраўніцтвам партыі Левіцка-наперад, за выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады!

Рабочыя шкло-заводу «Кастрычнік»



Маршрут «лятуноў»

бочая сіла і цякучасць. На заводзе 850 рабочых, а за 10 месяцаў бягучага году развічалася 753 чалавекі. «Лятуню» — гэта найцяжэйшая хвароба рабочага калектыву. «Лятуню» шмат, асабліва сярод моладзі. 3-за іх у гуче (аэрацыйна) амаль заўбеды пустуюць адзіны, альбо два варштаты.
 «Сумна жыць на заводзе; для нас усюды ёсць месца; прамфінплана усюды выконваецца» — вось іх адказы. І ўходзяць, уходзяць цэлымі пачкамі, — у Ленінград, Магілёў, Менск, — куды вочы глядзяць. Можны новы рабочы — гэта лішні пралант бою і брану. А кожны працент браку для заводу адрата ў 520 рублёў.

Кладуць на стол партыйна-камсамольскі білет

Старыя кваліфікаваныя з агідай гавораць аб «лятуноў». Партыйна-камсамольскі калектыву не адпускае з заводу, але... на стол кідаюцца партыйныя, камсамольскія білеты, ня зьмяшчаючыся з вучоту, выняждаюць. Некаторыя, праблакушы па сьветлу, зьвяртаюцца назад і... прыходзяць у званок прасіць грошай на абеда, альбо закладваюць аблігацыі. Сярод пэўнай часткі рабочай моладзі існуе спачувальнае да «лятуноў», з «лятунамі» барацьба недастатковая. Іх яшчэ не бойкаце ўвесь рабочы калектыву, іх часам прымаюць ізноў на работу.

Злачынная трата грошай

Рационалізатарскія мерапрыемствы на гуче нязначны, а недахопаў поўна. Не абыходзіцца, зразумела, і без безгаспадарнасці.
 Для лямпы патрэбны «куветкі» (жалезныя шапачкі), патрэбнасьць іх на СССР выражаецца ў 18 мільянаў штук, а вырабляюць усяго 5 мільянаў, з іх 3 пал. мільёны заказваюць «Кастрычніку». І вось — няма куветак. Са-

равымконваюць заданьне. Ёсць дасканалыя ўдарнікі, — гэта сярод старых. А ў камсамольскай ячэйцы № 2 выдзельнага цэху з 14 камсамольцаў адзіны ўдарнік. Сэкрэтара ячэйкі Працкевіча Івана за прагулы рабочы калектыву пазбавіў званьня ўдарніка, але ён і да гэтага часу кіруе ячэйкай, вярбе новых ударнікаў, а с.м. у бакі. Ня лепш і ў іншых ячэйках.

7, 8 і 9-га верасня ў цэхах на групам, брыгадам прапрацоўвалі прамфінплана. Рабочыя прыйшлі з сваімі лічбамі, з сваім сустрэчным прамфінпланам. Рабочыя абавязваюцца даць большую коль асць прадукцыі, а для гэтага патрабуюць зьніжэння тэхнічнага бядзды, заклікаюць да парадку «лятуноў». Партыйная арганізацыя абгаварвала прамфінплана на паседжаньні бюро калектыву разам з заўкомамі, а на рабочым сходзе партыйна-камсамольскага твару не адчувавалі. Завод 1-га кастрычніка павінен перайсьці на бесперапынку, выходзячы з гэтага і складзены прамфінплана. Тэрмін млы — усяго 20 дзён. Між тым, завод рабочай сілай не забяспечыць, ды і думае аб гэтым мала хто, а гэта ставіць пад пагрозу зрыну бесперапынку, а разам з ёю і прамфінплана 3-га году пяцігодкі.

Тай было да адоўвы ЦК УсеКП(б). Аб ёй на заводзе даведзіліся 9-га верасня. 10-га ўно партыйная і камсамольская арганізацыя і профарганізацыя абвясцілі сабе мобілізаванымі. Ск адзен бая на штаб на ліквідацыю прарыву да пачатку 3-га году пяцігодкі.

У той час, як на вечары, прысьвечаным МЮД'у, раздаліся галасы прамоўцаў, якія заклікалі моладзь да ліквідацыі прарыву, калі фі культурны рыхтаваліся да традыцыйных выступленьняў, — у гэты час у пакой парт. калектыву патаемна аб чымсьці шапталіся паўтары і асстка камуністы.

А першай гадзіне ночы з дому ў дом, ад камуністага да камуністага, ад камсамольца да камсамольца хадзілі ганцы. Кароткі сук у дзьверы і ляконічнае слова: — «у клуб». Праз 20 хвілін адчыніўся надзвычайны партыйна-камсамольскі сход, склікны ў зьвязку з адоўвай ЦК УсеКП(б). Сход вызначыў шэраг практычных мерапрыемстваў для рэалізацыі адоўвы ЦК. 12-га і 13-а верасня правалі цахавыя сходы рабочых. Ува ўсіх цэхах склалі операцыйныя пасты «Чырвоная Зьмена». Скаікаецца спецыяльны зьлет ударнікаў... і парада «лятуноў».

Зьвяртаемся за дапамогай да «камінтэрнаўцаў»

Завод зьвяртаецца з спецыяльным лістом аб сваіх недахопах да заводу «Комінтэрн». Пачала разгортвацца шырокая кампанія кантрактацыі рабо-

Даем сацыялістычную клятву не пакідаць завод!

Будзем вырываць «лятуноў», ліквідаваць прарывы. Слухайшы адоўву ЦК УсеКП(б) з заклікам ліквідаваць вытворчы прарывы, мы рабочыя шкло-заводу «Кастрычнік» лічым сабе мобілізаванымі і абавязваемся не пакідаць завод да канца пяцігодкі.

Фурман, Буранаў, Нікалай Герынгіван, Фін Янка, Сымачоў, Штольберг, Освецінскі Антон

Калектыву 1-ай зьмены выдувальнага цэху, т. т. Дасілоўскі І. І., Кульванюўскі І., Чывоўскі В. І., Чывоўскі А. І., Іморынскі І., Ізохтв, — закантрактавалі сабе да канца пяцігодкі.

Лічым сабе закантрактаванымі

Камсамольцы ўдарнікі Аршанскага вузла, таварышы: Талан З., Маеўскі Аля, Галюўскі Язэп, Гіль Адам, Вайтовіч Ягор, Гусінская Белла, Арлова Палагев, Глейзэр Міна, Грынбэрг Мэра, Жукоўская Мэра, Палькоўская Іда, Гадзюка, Крукоўскі, Лопух Марыя, Фарнаў Б., Агалеў, Б'скін Рыгор, Емельянаў Сяргей, Ніканчук Янка, у зьвязку з адоўвай ЦК, узялі на сабе абавязальства да канца пяцігодкі ня ўходзіць з чыгункі.

Дзіўнае сумяшчэньне

Сэкрэтара аддз. цахавай камсамольскай ячэйкі заводу «Комінтэрн» Працкевіч Іван пазбаўлен званьня ўдарніка за частыя прагулы на заводзе. (3 допісу юнкора)



ПРАЦКЕВІЧ ІВАН сумяшчае несумяшчальнае званьне сэкрэтара і прагульшчыка.

Запэўніваем ЦК ЛКСМБ і «Чырвоную Зьмену» ЦК ЛКСМБ і «Чырвоная Зьмена»

Агульны сход працоўнай моладзі шкло-заводу «Кастрычнік» у дзень святкаваньня XVI-га МЮД'у запэўнівае ЦК ЛКСМБ і яго органы «Чырвоную Зьмену» у тым, што пад кіраўніцтвам камсамолу і партыі мы накіруем усю нашу ўвагу і энтузіязм на выкананьне адоўвы УсеКП(б).

Напружанай барацьбой за прамфінплана даб'ёмся к 1-му Усесаюзнаму дню ўдарніка зьніжэння заводу з чорнае дошкі.

Няхай жыве Ленінскі камсамол і яго штаб КІМ!

Няхай жыве партыя Леніна!

Няхай жыве пяцігодкі ў чатыры гады!

Прэзыдыум сходу.

„ХЛЕБНАРЫХТОЎКІ--НЯ НАША СПРАВА“

—так думаюць Пухавіцкі і Старадароскі райкомы ЛКСМБ, так заяўляюць комсамольцы Жораўскай ячэйкі

У шэрагу месці, з прычыны пасыўнасці ячэек і райкомаў ЛКСМБ, кулацкая агітацыя не сустракае належнага адпору. Трэба рашуча ўдарыць па опортуністычных настроях тыпу комсамольцаў Жораўскай ячэйкі. Бязлітасна біць па кулацкай агітацыі!

ПА ПРЫКЛАДУ КОМСАМОЛЬЦАЎ КОЛГАСУ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“ СТАНЕМ ІНІЦЫЯТАРАМІ СОЦСПАБОРНИЦТВА ПАМІЖ КО ГАСАМІ, САВГАСАМІ І ВЕСКАМІ НА ПЕРАВЫКАНАНЬНЕ КАНТРОЛЬНЫХ ЛІЧБАЎ ПА ЗАЧЫ ДЗЯРЖАВЕ ЛІЧКАУ ХЛЕБА!

Кулакам дадзен рашучы адпор

Бядняцка-сераднацкае сялянства Рудзінскага сельсавету (Сьмілавіцкі раён) актыўна ўдзельнічае ў хлебазагатоўчай кампаніі. Кулацкай агітацыі дадзен рашучы адпор, бедняцка прымусіла кулацтва здаць у коопэрацыю ўсе свае хлебныя лішкі. У в. Караваева кулак Шлапак Рамап, маючы 16 дзесяцін зямлі, заявіў:

— Ні пуда ня дам коопэрацыі. Але бедная вёска прымусіла кулака здаць коопэрацыі 250 пудоў хлеба.

Трэба адзначыць, што Караваевская ячэйка ЛКСМБ прымае слабы ўдзел у хлебазагатоўчай кампаніі. На сходзе ячэйкі пытаньне хлебазагатоўчай яшчэ не прапрацавалася. Калі прадстаўнікі сельсавету праводзілі сход у в. Караваева—прысутнасць комсамольцаў была ня-

начная, а якія і прысутнічалі—ня прымалі актыўнага ўдзелу.

Пры правядзеньні хлебазагатоўчай кампаніі ў в. Караваевічы мы сустрэліся з моцнай агітацыяй кулакоў Балабровіка і Жаркавіча, але ўсе-ж ткі, дзякуючы актыўнасці беднаты, пляны выкананы на 100 проц.

Комсамольцы гэтага вёскі плятуцца ў хвасце.

Па некаторых паселішчах Рудзінскага сельсавету плян нарыхтовак перавыканан. Пасёлак Рог, замест кантрольных дзвюх тон, здае 2 з паловай тоны. Перавыкананы кантрольны лічбы ў п. Рудзінск № 2 і в. Востраў. Колгас „Чырвоная Зьмена“, замест кантрольных пяці тон, здае 8. Тое-ж самае мы маем і ў колгасах „Савецкая Беларусь“, „Новы шлях“ і „Вясёлае Жыццё“.

Г. Фрыд.

Організоўваем чырвоныя абозы

7-га верасня г. г. па Камэрэвіцкім сельсаветце (Петрыкаўскі р-н) быў арганізаваны чырвоны абоз, у якім удзельнічалі ўсе сяліне змалянцўшыя ўжо хлеб. З трох населеных пунктаў выехала 70 падвод, якія далі дзяржаве 800 пудоў збожжа.

Сяліне добраахвотна здаюць лішкі хлеба. Беднота ідзе наперадзе.

А. Палінскі.

Студэнты на хлебазагатоўках

Студэнцтва Стара-Барысаўскага сельска-гаспадарчага тэхнікуму шмат увагі аддало пытаньням хлебазагатоўчых работ. Загадзя на ўсіх вёсках падшэфнага Вытнаўскага сельсавету правілі агульныя сходы беднаты, а пасля і агульныя сходы сялян. Вытнаўскі сельсавет адаў свой „першы пуд“, што ўвогуле складае 270 пудоў збожжа. Гэтае збожжа па вёсках раскладаецца так: в. Вытча—200 пудоў, Малое

Стахава—40 пудоў і Дубяні—30 пудоў.

На гледзчы на сталую працу студэнцтва і партыйна-комсамольскіх арганізацый Стара-Барысава, плян на хлебазагатоўках яшчэ ня выкананы. Праўда, ужо аддана 270 пудоў, але плянам прадугледжана нарыхтовак збожжа на ўсім Вытнаўскім сельсаветце 1600 пуд.

Трэба яшчэ з большай энэргіяй узяцца за працу і выканаць кантрольныя лічбы.

Бурац.

Ячэйкі стаяць у баку

Растлумачальная праца аб значэньні хлебазагатоўчых работ на Абшчым сельсаветце (Сьмілавіцкі р-н) праведзена па ўсіх вёсках і пасёлках. Пляны даведзены да кожнай вёскі. Кантрольныя лічбы прыняты. Толькі партыйная і комсамольская ячэйкі стаяць у баку ад гэ-

тай справы. Працу праводзіў адзін сельсавет, у якога не хапала людзей, якія-б маглі растлумачыць сутнасць хлебазагатоўчых работ. З прычыны гэтага, ёсць факты скрываўленьня класовай лініі пра складаньні кантрольных лічбаў.

А. Собаль.

Плян да вёсак, колгасаў, савгасаў не даведзен

Барысаў, 8. (Па тэлефону ад нашага юнкора). За першую пяцідзёнку верасня плян хлебазагатоўчых работ выканан на 11,2 проц. Плян у большасці выпадкаў да вёсак, колгасаў і савгасаў не даведзен.

Ячэйка сьпіць, а кулак дзейнічае

У правядзеньні хлебазагатоўчых работ Нова-Пудвіцкі сельсавет (Пухавіцкі р-н) абсалютна нічога ня робіць. Пытаньне аб хлебазагатоўчых работах яшчэ ня вырашана на пленумах і сельсаветах, між тым, я гэтага кампанія па суседніх сельсаветах ужо праходзіць.

Растлумачальнай работы сярод сялян не праводзіцца. Але-ж затое ня сьпіць кулак. Ён пачаў пускаць розныя чуткі наконт хлебазагатоўчых работ.

Комсамольская ячэйка аб хлебазагатоўчых работах нават і ня думае. Такія адносіны ставяць пад пагрозю арыву хлебазагатоўкі па сельсаветце.

М.

Нічога ня робяць

Комсамольцы ячэйкі КСМ колгаса імя „10-годдзі Кастрычніцкай рэвалюцыі“ (Стара-Дароскі р-н) зусім нікай працы не праводзяць па пытаньні хлебазагатоўчых работ. Райком комсамолу павінен зьвярнуць на гэта належную увагу.

А. Сонцавей.

Разьбіліся на брыгады

У сувязі з надыходзячай кампаніяй хлебазагатоўчых работ, комсамольская ячэйка савгаса Дукоры разьбілася на 8 брыгад, якія дэмагануюць партыйнай ячэйцы праводзіць сходы па вёсках.

Ужо праведзены сходы ў 8 вольных пунктах.

Т. М.

Райком ня прымае ніякіх захадаў

На гледзчы на тое, што шэраг колгасаў у Блускім сельсаветце (Пухавіцкі р-н) канчае малацьбу, праца па хлебазагатоўчых работах яшчэ не распачата. Які комсамольцы, так і партыйны і сельсавет сьпяць. Не адбылося яшчэ пленуму сельсавету, сходаў ячэек, на якіх-бы абгаварваліся пытаньні хлебазагатоўчых работ. Шэраг колгасаў і вёсак ня ведае кантрольных лічбаў задачы хлеба дзяржаве. Райком, ведаючы пра гэта, ніякіх захадаў ня прымае.

Валодзя.

„Хлебазагатоўкі—справа коопэрацыі...“

Жораўская комсамольская ячэйка (Сьмілавіцкі раён) не праводзіць нікай працы па хлебазагатоўках. Пытаньні хлебазагатоўкі не прапрацаваліся сярод комсамольцаў. Не праводзіцца нікай працы сярод насельніцтва. Комсамольцы ня лічаць сваім абавязкам прымаць удзел у хлебазагатоўках. Яны заяўляюць: „гэта справа коопэрацыі, а ня наша“.

Міфа.

Пабудуем савецкі дырыжабль


Колектыў супрацоўнікаў рэдакцыі і Вы-ва „Чырвоная Зьмена“ падпісаўся на 100 руб. Збор сродкаў працягваецца

Заклікаем усе беларускія газеты, усіх нашых юнкораў і чытачоў газеты распачаць збор сродкаў на пабудову першага савецкага дырыжабля імя „Правды“

Выклік газеты „Правда“

МАСКВА. Калектыў супрацоўнікаў „Правды“ пачаў збор сродкаў на пабудову першага магутнага савецкага жорсткага дырыжабля вялікай кубатуры імя „Правды“. Калектыў супрацоўнікаў заклікае ўсе газеты СССР стварыць групы дапамогі савецкаму дырыжаблябудавніцтву. У рэдакцыі „Правды“ такай групы ўжо створана. Калектыў супрацоўнікаў унёс 3200 р. на пабудову магутнага савецкага дырыжабля „Правды“ і выклікае ўсіх чытачоў „Правды“, а таксама ўсе цэнтральныя і мясцовыя газеты.

„Граф Цэпэлін“ у Маскве



На здымку: Дырыжабль над аэрадромам.

Уносім 100 рублёў

У адказ на выклік супрацоўнікаў газеты „Правда“ колектыў супрацоўнікаў рэдакцыі і канторы в-ва „Чырвоная Зьмена“ уносяць 100 рублёў у фонд пабудовы дырыжабля імя „Правды“ і выклікаюць колектывы супрацоўнікаў рэдакцыі газет „Звязда“, „Рабочы“, „Беларуская Вёска“ і „Акцябр“.

Уношу і выклікаю

Уношу ў фонд пабудовы дырыжабля імя „Правды“ 25-рублёвую аблігацыю III-й катэгорыі індустрыялізацыі і выклікаю пасьпеваць майму прыкладу т. т. Самуціна, Дзямарацкага, Пузікава, Коганіну, Гурэвіча, Анішчу а, Варніноўскага і Глезера (рэдакцыя газеты „Чырвоная Зьмена“), Палікова, Рындыча і Рудніцага (ЦК ЛКСМБ), Галодну (рэд. газ. „Сельгас. рабочы“), Такірчук („Звязда“), Курцна (ЦК КП(б)Б), Клопава (рэд. газ. „Рабочы“), Р-йхельсона (Секратара ФРК ЛКСМБ) і Юрніца (Секратара Кастрычніцкага РК ЛКСМБ).

Ал. Адашчын.

Замест 75 гэктараў зааралі... 10

У сельска-гаспадарчай арцелі „Чырвоная Зорка“, Чорнаўскага с. с. Шклоўскага р-ну (агнёўшчына) нікай надрыхтоўчых работ да асеньня-пасеўнай кампаніі не праводзіцца. На пляну, арцель павінна заараць 75 гэктараў зямлі, а зааралі толькі 10 і на гэтым супакойся.

Сяліне адзіналічкі цалер арганізаваліся ў арцель, але земчастка яшчэ не адваля ім належнай якасьці для пасеву. Комсамольскі ячэйкі стаяць у баку ад гэтай важнейшай кампаніі.

Піонер.

Алізаўны вадкітэ Рэдкалегія

Галоўнае кіраўніцтва шосаў і грунтавых дарог і Аўтатранспарту БССР

абвешчае прыём заяў у Гомельскі

дарожна-будаўнічы тэхнікум

(рэарганізаваны III канцэнтр чыгуначнай школы)

Прыём на агульных падставах, згодна даведніку НКА. Частка студэнтаў забяспечваецца стыпендыяй і інтэрнатам.

Заявы прымаюцца да 20 верасня канцэлярнай тэхнікуму ў гор. Гомелі,

пасёлак „Чырвоны Кастрычнік“, будынак чыгуначнай школы.

ГАЛОЎДАРТРАНС БССР.



Чырвоны абоз, арганізаваны арцельлю імя Чарвякова